



# ГРОДЗЕНСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ГАЗЕТА ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА  
УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

№ 1 (241) 3 лютага 1997 года, панядзелак

*Афіцыйна*

## АБМЕРКАВАНА РЭКТАРАТАМ

### АКТУАЛЬНЫЙ ПЫТАННІ

На пасяджэнні рэктараты 30 снежня было абмеркавана пытанне аб падрыхтоўцы сацыяльных педагогаў. З інфармацыяй па гэтым пытанні выступіў дэкан факультета педагогікі і псіхалогіі В.П. Таранец.

Толькі дзве навучальныя ўстановы ў распубліцы рыхтуюць кадры па такой спецыяльнасці, - сказаў Віктар Пятровіч. - Трэцій будзе наш універсітэт.

На сённяшні дзень патрэбнасць рэгёна ў сацыяльных педагогах вялікая. Пакуль што ў многіх школах працујуць людзі без адпаведнай падрыхтоўкі. Якія гэта школьні? Школы-інтэрнаты, дзіцячыя дамы, рэабілітацыйныя, дапаможныя класы для дзяцей, якія адстаюць у развіцці. Сацыяльныя педагогі патрэбны і ў цэнтрах занятасці моладзі.

Факультэт рыхтуе па гэтай спецыяльнасці 193 чалавекі. Сацыяльны педагог - гэта другая спецыяльнасць. Плануецца ў 1998 годзе пачаць набор сацыяльных педагогаў па першай спецыяльнасці.

Сёння праблем у гэтай справе нямала. Не хапае кадраў. Але на факультэце ўмелоць прыстасаванца да патрабаванняў часу. Некалькіх выкладчыкаў накіроўвалі на вучобу ў Екацерынбург, Навасірск, Польшу, дзе ёсьць адпаведныя волыт і школа. Зараз два чалавекі вучанца ў аспірантуры, адзін - у магістратуры.

Планы па падрыхтоўцы студэнтаў па спецыяльнасці сацыяльныя педагогікі конкретныя: стварыць эксперыментальную пляцоўку, палеп-

шыць змест адкукацыі, распрацаўваць навучальныя праграмы, дапаможнікі, удасканаліць практику.

На гэтым жа пасяджэнні зацвердзілі склад прыёмнай камісіі. Адказным сакратаром яе стаў дэкан матаматычнага факультета Т.Э. Можджэр.

### КАБ МОВА МАТЧЫНА ЖЫЛА

13 студзеня на пасяджэнні рэктората была заслушана справа дэкана філалагічнага факультета Т.І. Тамашэвіча аб выніках навукова-даследчай працы на факультэце. У прыватнасці, распрацоўваеца 6 навуковых тэмай. Ёсьць 94 навуковыя распрацоўкі, шмат публікаций, выдаючыя дапаможнікі. Факультэт малады, налічваеца тут чатыры кафедры, і на кожнай з іх вядзеца навуковая праца.

Карскія, Купалоўскія чытанні, кангрэсы беларусістай - гэта далёка няпоўны пералік мерапрыемстваў, на якіх выступаюць з дакладамі выкладчыкі факультэта. Некаторыя з іх таксама вядуць беларускі курс у Польшчы.

На факультэце ёсьць магчымасць рыхтаваць кадры для палаўнення. Пяць чалавек абараніліся, яшчэ пяць вучанца ў аспірантуры.

Дэкан дапоўнілі загадчыкі кафедр П.У. Сцяцко і М.У. Мікулич, якія паведамілі аб навуковых распрацоўках на сваіх кафедрах.

Інфармацыя прынята да ведама, але трэба вызначыць прызырытэтныя накірункі навуковой працы - такое меркаванне рэктората.

23 ЛЮТАГА - ДЗЕНЬ  
АБАРОНЦАЎ  
АЙЧЫНЫ



### ЧАС АСЭНСАВАННЯ

Р. КУРЫШКА,  
УДЗЕЛЬNІК ВЯЛІКАЙ  
АЙЧЫННай вайны

Вайна для мене была часам выправавання і сталення, як і для ўсіх маіх равеснікаў. Было мне няпоўных 15 гадоў, а хацелася штосьць рабіць, хацелася быць карысным. Як цяпер памятаю, прыйшлі ў вёску партызаны, сабралі сход. Вяскоўцы вырашылі дапамагаць, хто чым мог. Так і стаў партызанскім сувязынем.

Партызаны вучылі нас, як кацапаць канавы для аховы, як выходзіць на сувязь, як праціці непрыгодна пад самым носам у немцаў. Я шкадаваў, што мне так мала гадоў, вельмі ж хацелася дапамагаць больш сур'ёзна. Але толькі

(Заканчэнне на 2 стар.).

На здымку: Рыгор  
Фядосавіч КУРЫШКА  
(срэбры).

**ЦИТАТА НОМЕРА:**  
**“Тот, кто не знает, что было  
в мире минувшем, навсегда  
останется юнцом”.**

Марк Туссоли Шнерон.

### ВІНШАВАЛЬНАЯ ПАШТОЎКА

Віншуем наших юбіляраў і нагадваем, калі і каго можна павіншаваць з нагоды юбілею.

\*10 лютага - Людміла Афанасьеўну КАЛАЦЭЙ - дасэнта кафедры гісторыі славянскіх дзяржав, начальніка аддзялення дауніверсітэтскай падрыхтоўкі.

\*10 лютага - Таццяну Міхайлівну КАЖАН - дзяжурную.

\*10 лютага - Соф'ю Іосіфаўну ШАШКО - дзяжурную.

\*11 лютага - Аляксандра Віктараўніка НІКІЦІНА - дасэнта кафедры тэарэтычнай фізікі.

\*19 лютага - Таццяну Аляксандраўні ГЕРАШЧАНКА - галоўнага бухгалтара.

\*19 лютага - Тарэцу Антонаўну ПЯЦЕЛЬЧЫЦ - лабаранта кафедры алгебры, геаметрыі і методыкі матэматыкі.

\*20 лютага - Святлану Мікалаеўні АЛЫЦКЮ - старшага выкладчыка кафедры дыбураўнення.

\*26 лютага - Аляксандраўні МАСКЕВІЧА - дасэнта кафедры агульнай фізікі.

### КАРОТКІМ РАДКОМ

Па дамоўленасці адпаведных міністэрстваў прынята рашэнне аб перадачы з балансу на баланс збудавання і пляцоўкі завода "Радыёпрыбор" нашаму універсітэту. Плануецца размісціць на гэтай плошчы вытворчанаўкавы комплекс фізікатаехнічнага факультета.

У канцы снежня адбылася канферэнцыя па выніках педагогічнай практикі студэнтаў пятага курса факультета замежных моў.



# КЛОПАТ АБ ВЕТЭРАНАХ

М. ВАСІЛЮЧАК,  
старшыня савета ветэранаў вайны і працы

У нашым калектыве працуюць больш за сто пенсінераў. На розных участках ёсьць ветэраны - і на выкладчыцкай, і на адміністрацыйна-гаспадарчай работе. Аддаюць яны накопленыя вопыт і веды сваёй справе, дапамагаюць добрым парадай маладзейшим калегам.

Ад імя ветэранаў хачу падзякаўць за чулья адносіны да людзей старэйшага пакалення рэктарам, прафкамам У.А. Хілюта адмовілі ветэранскай арганізаціі. А звяртацца за дапамогай нам даводзілася не раз. Прыяду прыклады. Да святага Дня Перамогі і 52-й гадавіны вызвалення

Беларусі ветэранская арганізацыя універсітэта звярталася з прапановай аказаць матэрыяльную дапамогу ветэранам вайны і ўзброеных сіл. Дапамаглі 32 удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны і партызанска груху, а на 8 сакавіка матэрыяльную дапамогу атрымалі жанчыны-пенсінеркі. Увосень за кошт універсітэта нашым ветэранам было даслаўлены дамоў на 100 кг бульбы.

Вось і перад новым годам мы звярнуліся да рэктарата з прапановай дапамагчы матэрыяльную тым, хто да пенсіі працаў вайны і партызанска груху, пажадаць ім моцнага здароўя, дабрачыту, даўгальцца.

магчымасці зарабляць дадаткова да пенсіі, аказалася каля пяцідзесяці чалавек. І на гэты раз нам не адмовілі. Акрамя таго, прадстаўляюцца лыготныя пущкі ў санаторыі тым, у каго юбілей: 50, 60, 70, 80 гадоў.

Хочацца спадзявацца, што нават у складаны ў эканамічным сэнсе час добрая традыцыя клопат аб ветэранах не згасне.

Напярэдадні свята абаронцаў Айчыны я хачу ад імя савета ветэранаў павіншаваць усіх удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны і партызанска груху, пажадаць ім моцнага здароўя, дабрачыту, даўгальцца.

## ЧАС АСЭНСАВАННЯ

(Пачатак на 1 стар.).

потым, стаўши дарослым, зразумеў, што на той час мы, хлапчукі, рабілі тое, што не змаглі б і дарослыя. Напрыклад, прайсці з tolam kalia niamiec'kai pastoju. Такое заданне я выконваў. З дзедам везлі ў Kobrynu drovy, a nazad - tainy gruz. Peravozilim мы i medyakamenty.

Я не хадаі ў бой са зброяй у руках, але той уклад, які ўнеслі мы, падлеткі ваеннаі пары, быў вельмі значны. Гэта бачу цяпер, праз столькі гадоў пасля перамогі. I нават, здзіўляюся той дзіцячай смеласці і адвазе. Цяпер, напэўна, не змог бы тое рабіць. Страшна. А тады было такое жаданне дапамагчы роднай краіне, такая смеласць аднекуль бралася, што нічога не бяўся.

Маё жыццё пасляваеннае складалася так: 7 класу скончыў ва ўзросце 19 гадоў. Памерла маці ў 1948 годзе. Засталіся мы з дзявоюма сёстрамі і бацькам. Трэба было спадзявацца толькі на сабе. Скончыў у Брэсце фельчарскую школу, працаў гадоў восем на спецыяльнасці, а потым паступіў у педыністытут на факультэт замежных моў. Запрасілі праца-

ваць у Гродзенскі медыністытут, выкладаў нямецкую мову, загадваў кафедрой. Стаў працаўцаў вайны і пасляваеннае, займалася навукай, абароніўся, стаў дацентам у 1981 годзе. Па сваёй тэмэ - тэрміналагічнай сінанімі - выступаў з дакладамі ў Маскве, у ФРГ. Маю шмат публікацый. Лічу, што жыццё склалася нядрэнна, хана і цяжкавата было, да ўсяго даходзіць сам, але ж няма чаго скардзіцца. I сям'я склалася добра, і дачка, і сын сталі урачамі. Радуюць унукі. Марына вучыцца на філалагічным факультэце універсітэта, Веняна - на медыністытуце, Сяргей паступіў у сельскагаспадарчы, а Аксана - яшчэ ў 11 класе.

Жыццё было напружаным, заўсёды ў работе. I цяпер працуе выкладчыкам, а ў волны час хаджу ў палац тэктывішчыкай на рэпетыцыю коры ветэранаў ужо 6 гадоў. Ігроя на баляне, акардыёне, гармоніку, гітары. Хор наш атрымай эванне народнага. Выступаем на вялікіх сценах.

Афіцыйна мянэ прызналі удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны ў 1989 годзе. Што ж, я зрабіў пасільны дзіцячы ўклад у Перамогу. Я расказаў аб сваёй сям'і невыпадкова. Невядома, як склалася б мой лёс і лёс нашчадкаў, калі б мы не перамаглі ў той вайне. Віншую з днём абаронцаў Айчыны ўсіх ветэранаў, франтаўкоў і сённяніх вайсковіц. Шчасця вам, міру і добра.

*Да ўвагі служачоў АДП*

## СПЯШАЙЦЕСЯ ДАПЛАЩЦЬ

Навіны бываюць прыемныя, і не вельмі. Прыемна было пачуць, што з 1 студзеня павышаецца мінімальная зарплата. Але ў той жа час павышаюцца памеры аплаты за паслугі, праезд, пошліны і г.д. Не мінула гэтая доля і адзяленне дауніверсітэцкай падрыхтоўкі.

У сувязі з павышэннем з 1 студзеня стаўкі першага тарыфнага разраду да 145000 рублёў АДП вымушана павялічыць плату за навучанне. Ёсьць і адпаведны загад рэктара ад 8 студзеня гэтага года "Аб аплате за навучанне слухачоў АДП гуманітарнага факультэта". Даплата складае 180000 рублёў за прадмет "Замежная мова" і 140000 рублёў за кожны іншы прадмет незалежна ад формы навучання.

Тэрмін аплаты ўстаноўлены да 15 лютага. Слухачы, якія не зробілі даплату ва ўстаноўлены тэрмін, будуть адлічаны. Таму спяшайцесь!

## КРОТКІМ РАДКОМ

Ва універсітэце адкрываецца яшчэ адна аспірантура - на матэматычным факультэце.

\* \* \*

Аб'яднаны дэзвінтуры факультэта фізічнай культуры: спартыўнай медыцыны і ЛФК і асноўной медыцынскіх ведаў.

\* \* \*

Напярэдадні новага года на факультэце гісторыі і культуры адбылося прысвяченне ў першакурснікі. Гэты абрац на факультэц становіцца традыцыйным, пракаходзіць урачыста і весела. Так было і на гэты раз.

\* \* \*

З 16 па 18 студзеня ў спартыўнай зале барацьбы па вуліцы Урублеўскага пракаходзіў чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па грэка-рымскай барацьбе. Нашы спартсмены паказалі выдатныя вынікі, заняўшы трэћі першыя месцы.

## ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ О СТАВКАХ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

Разъясненне Главнай государственной налоговой инспекции при Кабинете министров Республики Беларусь, № 03/139 от 24.12.1996г.

Постановлением Правительства Республики Беларусь от 2.12.96 г. № 772 "О повышении размера минимальной заработной платы и увеличении оплаты труда работников бюджетной сферы" установлено с 1 января 1997 года минимальная заработка плата в размере 130000 рублей в месяц. В связи с этим Главная государственная налоговая инспекция доводит до сведения: шкалы ставок подоходного налога в цифровом изложении.

1. С доходов, указанных в статьях 7 и 9 Закона Республики Беларусь "О подоходном налоге с граждан", подоходный налог взимается в следующих размерах:

Размер облагаемого месячного дохода	Сумма налога
1. До 1300000 рублей	9% с суммы дохода
2. От 1300001 до 1950000 рублей	117000 руб. + 12% с суммы, превышающей 1300000 рублей
3. От 1950001 до 2600000 рублей	195000 руб. + 15% с суммы, превышающей 1950000 рублей
4. От 2600001 до 3900000 рублей	292500 руб. + 20% с суммы, превышающей 2600000 рублей
5. От 3900001 до 7800000 рублей	552500 руб. + 25% с суммы, превышающей 3900000 рублей
6. От 7800001 до 9100000 рублей	1527500 руб. + 30% с суммы, превышающей 7800000 рублей
7. От 9100000 рублей и выше	1917500 руб. + 50% с суммы, превышающей 9100000 рублей
2. С доходов, указанных в статьях 10, 11, 13 закона, подоходный налог взимается в следующих размерах:	

Размер годового облагаемого дохода	Сумма налога
1. До 15600000 руб.	9% с суммы дохода
2. От 1560001 руб. до 23400000 руб.	1404000 руб. + 12% с суммы, превышающей 15600000 рублей
3. От 23400001 руб. до 31200000 руб.	2340000 руб. + 15% с суммы, превышающей 23400000 рублей
4. От 31200001 руб. до 46800000 руб.	3510000 руб. + 20% с суммы, превышающей 31200000 рублей
5. От 46800001 руб. до 93600000 руб.	6630000 руб. + 25% с суммы, превышающей 46800000 рублей
6. От 93600001 руб. до 109200000 руб.	1833000 руб. + 30% с суммы, превышающей 93600000 рублей
7. От 109200000 руб. и выше	23010000 руб. + 50% с суммы, превышающей 109200000 рублей

Обращаем внимание, что ставки применяются:

- к заработной плате и другим выплатам, связанным с исполнением трудовых обязанностей (в том числе за работу по совместительству) за работы, выполненные с 1 января 1997 года;

- к доходам за выполнение разовых работ и других работ, осуществляемых на основе договоров гражданско-правового характера, действующим на момент начисления дохода;

- к доходам от предпринимательской деятельности и другим доходам, полученным после 1 января 1997 года.

А. ДОРОШЕНКО, заместитель председателя ГГНИ при КМ РБ.

# НАВІНКІ АД СОРАСА

Ф. ЛЯЛЬЧУК,

загадчык даведачна-інфармацыйнага аддзела бібліятэкі



## РАЗМЕЗА АБ ЭКАЛОГІІ

У студзені ў малой зале аблывканкама з журналістамі сустрэліся старшыня абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навукольнага асяроддзя П. Путро і дырэктар цэнтра па гідраметэзаралогіі М. Перскі.

У рэспубліцы наглядаецца даволі складаная экала-гічна абстаноўка - паведамліў П. Путро. - Не выклю-чэнне і Гродзеншчына. Асаблівую занепакенасць эколагаў выклікае забруд-жанасць паверхні вадаў. Збудаванні на ачышчэнні вады ўзвышацца даволі ма-рудна з прычыны цяжкасці з фінансамі.

Забруджвае атмасфернае паветра аўтатранспарт. У цэнтры горада забруджванне паветра перавышае ў 7-8 разоў дапушчальныя на-рматывы, асабліва ў гадзіны "пік".

Трывогу выклікае гібель лесапасадкав, таксама бяд-нее жывёльны свет, а між тым у лясах вобласці то тут, то там можна заўважыць сметнікі з адыходам вытвор-часці.

Выходзіць, што справа не толькі ў фінансах, але і ў адсугненсці экала-гічнай культуры.

Насельніцтва падыходзіць да прыроды толькі са спа-жывецкага боку, не задумываючыся аб заўтрашнім дні. Шмат складваеца прата-коляў, прымяняюцца штрафныя санкцыі, але гэта недастаткова. Патрэбна весці больш шырокі на-ступ эколагаў. А ў вобласці ўсяго 75 работнікаў прыро-даахоўных органаў. Гэта вельмі мала. Між тым, наш універсітэт рыхтуе эколагаў-біёлагу. Але попыт на таіх спецыялістах у воблас-ци пакуль неявляецца.

## ДОБРЫ АРЫЕНЦІР

Ваауніверсітэцкай бібліятэцы ў галоўным корпусе аформлены чатыры книжныя выставы. Тут можна знайсці разнастайную літаратуру "У дапамогу педагогікі", працы карыефу педагогікі, такіх, як Ш. Аманашвілі, зборнікі.

Цікавасце у чытальні выклікае экспазіцыя "Зямля бацькоў на-шых". Тут прадстаўлены творы В. Быкава, Ул. Каракевіча, К. Чорнага.

Калі выставы на вышэйназваныя тэммы практыкаваліся і ра-ней, то тая, што суседнічала з імі - новыя. Гэта - "Біблейскія сюжэты ў мастацтве" і "СНІД - чума XX стагоддзя".

Усё гэта дапамагае студэнту, ды і выкладніку знайсці правильны арыенцір у кніжным "царстве".

Міжнародная Сорасаўская Программа адукацыі ў галіне дакладных навук паведаміла, што ў Расіі набыты ў навілікай коль-касці падручнікі па матэматыцы, фізіцы, хіміі і біялогіі. 35 кніг перададзены і ўніверсітэцкай бібліятэцы: Фізіка. Вучэбны дапаможнік для 10 класа школы; Фі-зіка. Вучэбны дапаможнік для 11

класа школы; Прасолаў. Задачы па планіметрыі ў 2-х частках; Элементарны падручнік па фізі-цы. Т.1. Механіка; Кісялёў, Рыб-кін. Геаметрыя, стэрэметрыя; Шарыгін, Ерганжыева. Нагляд-ная геаметрыя; Патапаў. Арганічна-хімія. Вучэбны дапаможнік; Меднікаў. Біялогія: формы і ўзро-уні жыцця; Біялогія ў пытаннях і

адказах; Біялогія. Чалавек. Пад-ручнік для 9 класа; Грын. Біялогія ў 3-х т., пераклад з англійскай мовы.

У бібліятэку таксама паступіў новы нумар "Сорасаўскага аду-кацыйнага часопіса" за 1996 год. У ім вы знойдзеце цікавыя матэ-рыялы па біялогії, хіміі, навуцы аб Зямлі, матэматыцы, фізіцы.

**Наши інтэр'ю**

## КАЛІ Ў ЖЫЦЦІ ЁСЦЬ МЭТА


Напярэдадні новага года ўніверсі-тэт абліцела вестка: наш студэнт стаў прэзідэнцкім стыпендыята. У міну-лым нумары газеты мы паведамлялі аб tym, што студэнт III курса матэматычнага факультэта Станіслаў Сабалеўскі стаў адным з 45 лепшых праdstаўнікоў студэнцкай моладзі, якія пабывалі на прэзыдэнце Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі, і атрымалі ад яго спецыяльныя пасведчанні. Сёння С. Сабалеўскі - госьць нашай рэдакцыі.

- Як вядома, нічога на свеце не бывае само па сабе. Хіба што цуд. Твой поспех цудам не назавеш. Кажуць, у матэматыцы ты - "зубр". З чаго ўсё пачалося?

- Усё пачынаецца з дзяцінства: і до-брае, і благое. Я шырэй асэнсаваў, што сваім поспехамі ў матэматыцы абавязаны бабулі. Вы слытаце - якім чынам? Самым непасрэдным. Бабуля мае - не проста бабуля. Яна замяніла мене маці. Гэта - высокадукованы чалавек, ведае некалькі замежных моў, наогул, шмат чаго ведае, і асабліва - жыццё. Яна і заўважыла ў мене здольнасць да матэматыкі. І зрабіла ўсё, што можна, каб развіць іх. Спачатку былі шахматы. Ужо ў другім класе меў II спартыўны разрад. З тозігэ класа пачаў займацца матэматыкай. Пераводзілі мене ў школе праз клас. Скончыў школу-ліцэй N 1 з сярэб-ральным медалём. Як пераможца Рэспубліканскай алімпіяды паступіў ва ўніверсітэт без экзамена.

- Трэці курс - гэта ўжо сур'ёзна. Ты змог прайвіць сябе. Ці цяжка было гэта зрабіць? Як табе дaeца вучоба, ці патрэбны нейкія асаблівія намаганні?

- Нічога не дaeца проста. Але я і не скажу бы, што не бачу свету за пад-ручнікамі. Матэматыка - наука дакладная, яна не любіцца абыякавасці. А мене з дзяцінства прывыкчалі да пад-радку, стараючыся ўсё рабіць па плану. Адначасова з вучобай займаюся наукоўской працай. Ёсьць чатыры наукоўския публікацыі. Мая спецыяльнасць - ды-ферэнцыраваны ўраўнені - вельмі цікавая, захапляючая. Я займаюся па індывідуальнай графікай. Гэта дae ма-гчымасць больш часу адводзіць на на-укоўскую працу. Дзякую майму наукоў-вому кіраўніку І.П. Мартынаву, ён пай-лошоу насустрэча, дазволіў мне вучыцца ў таім рэжыме. Ды і шмат каму з вы-кладчыкамі ўздычны.



- Твае стараннисці і здольнасці адрэзу заўважылі? Як ты стаў пра-зідэнцкім стыпендыята?

- Яшчэ на 1 курсе я атрымліваў Сорасаўскі грант, атрымліваў яшчэ стыпен-дью ад фірмы "Шанц". Ну, а стыпен-дью ад Прэзідэнта - гэта, я лічу, вынік вучобы, работы за ўсёвесі гэты час.

- Студэнцкае жыццё, на жаль, прапялтае вельмі хутка. Не заў-жыш, як надыдзе час і развітвацца. Якім ты бачыш сваю будучыню? Якім жыццёнае жыццё? Што думаеш наоконце будучыні свайго пакален-нія?

- Сваю будучыню я звязываю з матэ-матыкай. Гэта мая справа. Хачу стаць выкладчыкам універсітэта. Лічу, што наш лёг - у наших руках, у руках кожнага. Можна сваё жыццё размяняць на дробяx, а можна жыць мэта-нікаравана, цікава і насычана. Я мяр-кую, ўсё будзе добра, і свой заўтрашні дзень бачу выразна. Калі кіраўніцтва дзяржавы звязтаў ўвагу не толькі на праблемы моладзі, але і у больш шырокім сэнсе - на праблемы адукацыі, науки - будучыня ў нашага пакалення ёсьць. Пабываўши на сустэрэне з прэзі-

дэнтам, я гэта зразумеў вельмі ясна.

- Многія ліцаў, што моладзь сёння цікавіць толькі дыскатка, грошы, забавы, што ў наш камер-цыялізаваны час няма месца высо-кім пачуццям і захапленнем. Што ты на гэта скажаш?

- Кожнаму - сваё. Павінен быць сэнс. Такім сэнсам лічу сваю справу - матэматыку. Люблю слухаць класічную музыку. Маю цікавасць да замежных моў. Англійскую ведаю яшчэ са школы. На абласнай алімпіядзе атры-малі калісці першое месца. Ведаю польскую, і трохі - нямецкую мовы...

- Ты, як бачна, ужо выбраў свой жыццёвы шлях. А што хацеў бы пажадаць тым, хто толькі збіраецца гэта зрабіць?

- Знайсці сваю справу ў жыцці, знайсці тое, да чаго ляжыць душа, і неадступна следаваць гэтым...

Гутарку вяла  
Л. ДАНІЛАВА.

Фота Ул. Сарокіна.



# НАБЫТКІ НАВУКОЎЦАУ - ДА СЭРЦАУ ВУЧНЯУ

I. БУРЛЫКА,

дацэнт, намеснік дэканы філалагічнага факультета па навуковай працы

Навуковая дзейнасць на факультэце філалогіі арыентавана на тое, каб сучасныя дасягненні навукоўцаў кафедраў змаглі стаць набыткам усіх студэнтаў факультэтту, якія ў хуткім часе стануць нашымі калегамі і змогуць данесці да сэрцаў сваіх вучніў тыя здабыткі, што атрыманы падчас навучання на универсітэце. Менавіта такі падыход да справы і вызначны прыярытэтны накірункі навуковай дзейнасці кафедраў. Сёння яны працуюць над пяццю навуковымі тэмамі, што выконваюцца за кошт другой паловы дні і адной гаспадарчаразліковай тэмай.

Навукоўцы кафедры беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства, напрыклад, даследуюць сучасныя стан рэгіянальнай лексікі і словаўтарвэрнінга Гродзеншчыны, а таксама праблемы нармавання сучаснага варыянту літаратурнай мовы (навуковыя кіраўнікі - прафесар С.П. Мусіенка). За мінулы год змагла выдаць два зборнікі навуковых працаў. Акрамя таго, навукоўцамі кафедры распрацавана цэлая сістэма спецкурсаў, якія сёняння чытаюцца на ўсіх курсах факультэтту, а таксама апублікавана больш за трыццаць навуковых працаў. Кафедрай

таратурнай беларускай мовы на лексічным, марфалагічным і словаўтаральным узроўнях; вызначаны шляхі, сродкі і способы ўнормавання сучаснага варыянту беларускай літаратурнай мовы. Па згаданых выніках апублікавана на 38 навуковых працаў, найбольш важкія з якіх можна знайсці ў часопісах "Польм", "Роднае слова", і зборніках практычных рэкамендаций. Укарэненне вынікаў даследаванняў ў навучальны працэс адбываецца пры чытанні спецкурса "Праблемы нармавання літаратурнай беларускай мовы" на 4 курсе стацыйнага і 5 курсе звончага аддзялення.

Кафедра польскай філалогіі плённа працуе над тэмай "Польская літаратура. Беларуска-польска-рускія літаратурно-лінгвістычныя сузы" (навуковыя кіраўнікі - прафесар С.П. Мусіенка), і за мінулы год змагла выдаць два зборнікі навуковых працаў. Акрамя таго, навукоўцамі кафедры распрацавана цэлая сістэма спецкурсаў, якія сёняння чытаюцца на ўсіх курсах факультэтту, а таксама апублікавана больш за трыццаць навуковых працаў. Кафедрай

рыхтуеца больш за ўсё на факультэце аспірантаў, якія ў хуткім часе створаць грунтоўную апору ўсюму навуковому і навучальному працэсу на аддзяленні польскай філалогії.

Найболыш грунтоўная даследаваніні на кафедры беларускай мовы былі праведзены на тэме "Мова мастацкай літаратуры і публіцыстыкі" (навуковыя кіраўнікі - дацэнт Т.І. Тамашэвіч), у выніку якіх распрацаваны праблемы, звязаныя з асаблівасцямі мастацкага і публіцыстычнага маўлення: даследаванія асаблівасці выкарыстання прыказак, прымавак, фразеалігізмаў, іх структурна-граматичныя асаблівасці.

Кафедра беларускай літаратуры ўжо не адзін год працуе над тэмай "Асаблівасці рэгіянальнага развіцця літаратуры: пісьменнікі Гродзеншчыны" (навуковыя кіраўнікі - дацэнт М.У. Мікуліч). Навукоўцамі кафедры ў асноўным завершана стварэнне банка інфармацый адносна асаблівасцей мастацкай дзейнасці пісьменнікаў рэгіёну, падрыхтаваны шэраг лі-

таратурні-крытычных матэрыялаў аналітычнага характару па раздзеле "Літаратурная карта Слонімшчыны". Вынікі працы знайшли сваё адлюстраванне ў большым трыццаці навуковых публікацыях.

Усе без выключэння кафедры факультету наладзілі актыўнае навуковае супрацоўніцтва са сваімі калегамі за межамі нашай рэспублікі, куды яны неаднаразова выязджалі для чытання лекцыяў і правядзення навуковых семінарў. Факультэтам былі праведзены дзве навуковыя канферэнцыі.

Сёння факультэт жыве новымі планамі і задумамі. Шэраг аспірантаў рыхтуюцца да абароны сваіх дысертаций, навукоўцай са стажам турбуе сёняння пытанне аб tym, як у час выдаць свае падрыхтаваныя да друку манографіі. Моладзь, нашы студэнты, начали рыхтувацца да Тыдня Навукі, падчас якога на факультэце адбудзеца традыцыйная навуковая канферэнцыя, дзе будуть падсумаваны вынікі даследчай працы нашых студэнтаў за мінулы навучальны год. У душы цепліцца надзея, што, нягледзячы на ўсе аб'ектыўныя і суб'ектыўныя цяжкасці сёнянняшняга дня, беларуская філалагічная навука будзе жыць, як і будзе жыць наша родная беларуская мова. Такую надзею падае наша маладое пакаленне.

**С**таражытнабеларуская пазіція эпохі Адраджэння і ранняга барока з дауніх часоў цівавішч вучоных. Гэта працы Я.Ф. Карскага, У.Н. Ператца, С.А. Шчаглова, С.І. Маслава ў канцы XIX - пачатку XX ст., П.Н. Беркава, М.М. Грынчыку, У.М. Казберука, У.М. Конаны, А.І. Майдзіса, М.І. Прашковіча ў 60-80-я гады XX ст. Вялікая роля ў развіцці гэтай галіны належыць Івану Васільевічу Саверчанку. Ен, яшчэ зусім малады вучоны, напісаў кнігі, якія ўяўляюць вялікую каштоўнасць для сучаснага беларускага літаратуразнаўства.

Вельмі цікавай па свайму зместу з'яўляецца кніга Івана Саверчанкі "Стараражытная пазіція Беларусі XVI-першая палова XVII ст." У ёй з выкарыстаннем архіўных матэрыялаў асвятляецца творчасць першых айчынных патэату: Ф. Скарыны, С. Будзанага, А. Рымшы, Л. Мамоніча, Л. Зізанія, Г. Пельгрымоўскага, М. Сматрыцкага і інш. Для таго, каб чытач лагчыў было арыентавацца ў складанасці апісаваных працаў, аўтар ва ўводзіні падае картку гісторыю Беларусі перыяду XVI-XVII ст.

У кнізе аналізуецца творчасць беларускіх падаў, дзейнасць якіх звязана з найбуйнейшымі цэнтрамі Вялікага княства Літоўскага: Нясвіжам, Вільнем, Палацкам, Магілёвам, Күцейнам і інш. Сустракаюцца тут таксама тлумачэнні І. Саверчанкі наокончага, чаму рэлігійныя погляды падаў згатоў часу не з'яўляюцца вызначальнімі пры ацэнцы іх укладу ў літаратуру.

Пры чытанні гэтай кнігі вялікую цікавасць выклікалі ў мене эпіграмы. Эпіграма (грэч. epigramma - надпіс) - была ў антычнай літаратуры невялікім афорыстычным звартам да вельмі паважанай і агульнавядомай асобы з нейкім пажаданнем або ўхваленнем. У сваім "усладзенчым" значэнні гэты жанр увайшоў у старажытную беларускую літаратуру - т. зв. эпігра-

мы на гербы знатных магнатаў. Каб чытач добра ўядоміў, што гэта такое, I. Саверчанка прыводзіц у кнізе фотаздымкі некаторых з іх.

Значнае месца ў працы адводзіцца вершам. Аўтар апісвае, як на працягу стагоддзяў змянілася іх метрычная будова пад уплывам пазіціі суседніх краін - Польшчы і Украіны, а таксама гаворыць аб уплыве пастычных твораў XVI-XVII ст., якія аказалі на становленне нацыянальнай самасвядомасці народа, назаўсёды ўвайшоўшы ў "за-

ні да людскасці, глыбока пранікла ў сэрцы людзей. Яно было самой Прайдай і таму сталася несмэртным".

Акрамя гэтых дзвюх кніг, выдадзены іншыя не менш юдомыя працы I. Саверчанкі. Вялікае значэнне яны маюць для літаратуразнаўціаў, гісторыкаў, усіх, хто цікавіцца старожытнай беларускай культурай.

Нядайна гэты знакаміты вучоны наведаў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Янкі Купалы. Па просьбе

мінульым, можна вытлумачыць складаць сёняншніх працаў.

Вялікае значэнне мае і той факт, што перад намі выступаў чалавек, які ўжо доўгі час займаецца вывучэннем старабеларускай літаратуры і культуры, дакладна разбіраеца ў мінушчыне. Аб патрэбнасці такіх лекцый гаворыць і тое, што акрамя першакурснікаў, для якіх чытаўся матэрыял, паслушаў I. Саверчанку прыйшлі студэнты са старэйшых курсаў. Пачутыя звесткі яны выкарыстоўвалі пры напісанні дыпломніх працаў.

Пры адездзе Івану Васільевічу вельмі дзякаваў за добры прыём і на памяць аб сабе падарыў кафедры беларускай літаратуры кнігу з аўтографам "Сымон Будны: гуманіст і рэфармат". Наогул ва ўніверсітэце адбылася яшчэ адна незадыбная сустрэча. Позапрошшні загадчыка кафедры беларускай літаратуры Мікалая Уладзіміровіча Мікуліча факультэт філалогіі наведалі знакамітыя пазы U. Паўлаў, B. Супрунчук, а таксама вядомыя літаратуразнаўцы U. Гніламедаў. Адбылася вельмі цікавая вечарына, на якой госці ўспамінали неўкія здарэнні з асабістага жыцця, рассказалі аб сваіх працах. U. Паўлаў, B. Супрунчук чытаў свае вершы, адказваў на пытанні студэнтаў.

Прайшло амаль два месяцы з той вечарыны, але выкладчыкі і студэнты па сёняншні дзэні гаворыць аб ёй, успамінаючы дробязі, бо многім падабаюцца вершы Paўla, Suprunchuka. Людзей, якім захапляеца, лічыш ідз-алам, можна было ўбачыць "ухуявую", пагутарыць, атрымаць адказ на так даўно хвалючыя пытанні. З гэтай прычыны такія сустрэчы з'яўляюцца вельмі патрэбнымі і карыснымі, бо моладзь заўсёды шукае, на како б можна было арыентавацца.

## ПРА ЧАС І ПРА СЯБЕ

Вольга БУДЗЬКО,  
студэнтка I курса факультета філалогіі

латы фонд" беларускай літаратуры. Асаблівай увагі заслугоўвае кніга Івана Саверчанкі "Сымон Будны: гуманіст і рафармат". У ёй сабраны раней вядомыя і вынайдзены аўтарам новыя звесткі пра беларускага рэфарматата.

Амаль з першых радкоў I. Саверчанка выкryвае пляткароў, якія адразу пасля смерці Буднага началі расп'юсяцца чуткі аб tym, нібыта ён перад смерцю вырасся сваёй навукі, а таксама заклікаў ўсіх суйчыннікаму не верыць у Хрыста. Ворагі памёрлага імкнуліся зменыць ягоны аўтарытэт, "пасеяць зерне недаверу ў думках зучніяў і паслядоўнікаў".

Сымон Будны - гэта чалавек вельмі адукаваны, ён быў таленавітым пісменнікам, выдатным філософам, прафесійным перакладчыкам. Вялікі юліяд, зроблены ў разівіціі на польскай беларускай, але ўсёй єўропейскай культуры, таму слова, з якімі аўтар звязваецца да Буднага, поўнія павагі і захалеплення: "Трапляючі състас Слову Буднага, народжанае духам дабры-

кафедры беларускай літаратуры ён прачытуе дзве лекцыі для студэнтаў факультета філалогіі. Першая была прысвечана выдатным постасцям беларускага Адраджэння. I. Саверчанка цікава і пазнавальна расказаў пра выдатных людзей Беларусі даўніга мінулага. Напрыклад, пра Астафея Валовіча, Льва Сапегу, Сымона Буднага.

Цягам другой лекцыі асвятлялася тэма: "Жанры старабеларускай літаратуры". Што вельмі важна, была дадзена перыядызацыя паводле мастацка-эстэтычных крытырый, класіфікацыя пісменніцтва паводле існуючых жанраў. I. Саверчанка пералічыў творы, якія належыць да палемічнай, лірэ-эпічнай, герайчнай пазіціі. Усё то, аб чым расказаў Іван Саверчанка, вельмі патрэбна студэнтам-філолагам, бо веды па старажытна-беларускай літаратуры з'яўляюцца падмуркам да вывучэння літаратуры сучаснай. Пры разуменні працаў, якія адбываюцца ў

## Жыццё студэнткае

### ТАЦЦЯНІН ДЗЕНЬ

25 студзеня - Таццянін дзень. Стала традыцыяй адзначаць яго як студэнці дзень.

Святавала і наша студэнтства. Увечары - 24 студзеня тыя, у каго душы гарыць творчы агентычык, хто з'яўляецца студэнтам не фармальна, а і па сутнасці, сабраліся ў кінатэатры "Кастрычнік". Тут было ўсё студэнцтва нашага горада. Аддзел гарвыканкама па работе з моладдю разам з прафкамам універсітэта арганізавалі цудоўную, незабываўную вечарыну. Была прадстаўлена вялікая шоу-праграма, якую падрыхтавалі трох мастакія калектывы: агентства рэкламных мадэляў "Мілена", шоубалет "Мілен", тэатр сучаснай пластыкі "Таў". А на дыскатэцы былі любімая музыка, латэрэя, конкурсы.

**А. ГРЫНЬ,**  
старшыня студэнцкага  
прафкама.

### "ПАЛАТА № 6"

На чацвёртым курсе фізікатахнічнага факультета дзеяньчай агітбрыйгада, якую ўжо называюць тэатрам гумару. Назва яе - "Палата № 6". У рэпертуары агітбрыйгады - мініятуры, дыялогі, маналогі. Самадзеяйныя артысты выступалі, і даволі пасляхова, на святаванні дня фізікі ва універсітэце, давалі канцэрты ў медыцынскім інстытуце, а таксама ў маладёжным тэатры гумару "Канкан".

Усюды студэнтку агітбрыйгаду сустракалі шквалам аплодысменту. Шкада толькі, што склад калектыву хутка мяняецца. Але ж ёсьць рэзервы для папаўнення. Ужо сёлета прыйшла маладая змена з ліку першакурснікаў. Рыхтум новую праграму да Дня фізікі, якую склалі з улікам мінульых памылак. Мяркуем, яна спадабаецца гледачам.

**П. КРЫШАЛОВІЧ,**  
студэнт 4 курса фізікатахнічнага факультета.

### АДПАЧЫВАТЬ РАЗАМ

На аддзяленні міжнародных эканамічных адносін ёсьць актыў, які арганізувае цікавы адпачынак для студэнтаў. "Душоў" калектыву з'яўляецца Андрэй Барысоўскі. Вось і ў мінульым месяцы быў праведзены вечар адпачынку ў кінатэатры імя Пушкіна.

Так і хочацца пачаць са слоў песні: "Ад сесіі да сесіі жывуць студэнты весела". Ды неяк не прыстасоўваюцца гэтыя радкі да сённяшніх студэнтаў. Бо яны, студэнты, схітрыліся жыць весела і ў час сесіі: тут і там у глыбіні універсітэцкіх калідораў цішыню літаральну ўзыраюць выхукі смеху. У чым спрабаў? Аказваецца, з аўдыторыі, дзе здаюць экзамены матэматыкі, вышаў студэнт, які ніколі не здаваў з першага заходу. У залікоўцы - "пяцёрка"! Як тут не паверыць, што ёсьць чуды на свете!

Але самае, бадай, высокое напружанне пануе ва універсітэцкай "чыталцы". У час сесіі ўсе дарогі вядуць сюды. Зойдзем і мы. У сесійны дні чытальная зала запоўнена, як ніколі. Калі трохсот чалавек адразу размясціліся тут з падручнікамі, слоўнікамі і канспектамі. Калі вы мяркуеце, што ў "чыталцы" цішыню парушае толькі шолах книжных старонак, вы вельмі памылілечесь. Тут стаіць нейкае спецыфічнае шапаценне, якое часам пераходзіць ледзь не ў гул.

Две хлапцоў спрабуюць на нечым засяродзіцца, уставіўшыся ў падручнікі. Але атрымліваецца, відаць, кепска. Знаёмімся: Дзяніс Панасюк і Кірыл Рушніцкі, другакурснікі з фізэха, рыхтуюцца да самага сур'ёзнага экзамена - электрычнасці. Здавацца, трэба дэкану факультэта Г.А. Гачко. А ён - патрабавальны, тут "на халіву" не праскочыш. Ды і сорамна не ведаць - кажуць хлопцы. - Шум, вядома, перашкаджае. Але тут добра вучыць, лепш, чым дома...

Таццяна Васіленка з факультэта замежных моў ужо на трэцім курсе. Навучылася не зважаць на перашкоды. Вучыць можна, лічыць Таня, дзе прыйдзеца: на падаконніку, на лесвіцы, у калідорах перад аўдыторыяй. На жаль, цемнавата толькі. А вось у "чыталцы" - найлепш.

- Ходзім групай, - гаворыць



літаратуру. Шмат перараздач бывае. Вось і вчучу з дня ў дзень. У нас 5 экзаменаў і 6 залікоў. Цяжкая сесія...

- У страха вочы вялікія, - у размове ўключачеца бібліятэкар Нэллі Іванаўна Варанцова. - Спачатку хвалююцца, а потым прыблігаюць, радасныя, удзячныя: здадлі! Стараемся дапамагчы, чым можам. Тут у нас і слоўнікі, і розная літаратура па мовах, матэматыцы, фізіцы. На абанеменце книгу не зайдёды можна ўзяць, шмат літаратуры на руках. Вось і бягучу усе ў чытальну залу ў час сесіі...

Н.І. Варанцова - бібліятэкар 1 катэгоріі. Ужо 30 гадоў працуе тут. Ведае напамяць усе кніжныя паліцы, ведае і псіхалогію студэнта, асабліва ў час сесіі. Некаторыя вучыць старанна, а ёсьць і такія, што вырываюць старонкі з патрэбным тэкстам.

- У час сесіі можна было б арганізаціа дзяржавы ў чытальнай зале, - выказала пажаданне Н.І. Варанцова. - Но 300 чалавек у зале - гэта, я вам скажу, аўдыторыя. Ёю трэба кіраваць, трэба падтрымліваць цішыню. Студэнты перашкаджаюць самі сабе. Магчымы, прысунатасць выкладчыка неяк бы паспрыяла парадку і цішыні...

Сёння, калі вы трymаеце ў руках гэтыя нумар газеты, сесія ўжо скончылася. Але засталіся ўспаміны: у каго - прыемныя, у каго - не вельмі. Застанецца ў студэнтаў і нейкі волыт у пераадольванні першых жыццёвых цяжкасцей. Парадуемся за тых, хто з лёгкасцю здзял экзамены і залікі, паспрачаваў тым, каму прыйшлося рабіць некалькі заходаў. Жыццё працягваеца. Да новай сесіі, "чыталка"!

**Р. НАВАГРАД.**

### Рэпартаж АД СЕСІИ ДА СЕСІИ

студэнтка. - Вядома, перамаўляемся, маўчаць не атрымліваеца. Но нехта ведае больш, а хтосьці гэта не паспей вывучыць. Дзелімся...

А за гэтым столікам - сапраўдная спрэчка. Твары расчырваленліся, вочы блішчаць...

- У чым спрабаў?

- Ды вось, спрэчаемся, хто першы дайшоў да Паўночнага полюса:

- Нансен?

- Амундсен?

- Кім Ір Сен?

Апошнія слова патанулы ў выбухах смеху...

Для першакурсніцы Вольгі Дабрэнка гэта сесія - першая ў жыцці.

- Вядома, хвалююся, - кажа Вольга. - Асабліва за антычную

## ЗАЗІРНІЦЕ Ў КНІЖНЫ КІЁСК

### Новыя выданні

немалыя гроши на выданні іх не ў друкарнях, а на сваім паліграфічным участку.

Толькі ў мінульым годзе выдадзена 72 найменні вучэбна-метадычнай і ведамаснай літаратуры. Усе аўтары - выкладчыкі універсітэта. А літаратура, якую выдаеца, уваходзіць у навучальную праграму.

Вельмі цікавы па зместу, прыгожа аформлены зборнік тэксту "Педагагічная і ўзроставая пісіхалогія" С.В. Кандрацьеўскай. Карыстаецца попытам дапаможнікі "Гісторыя сусветнай культуры" у 4 частках, які падрыхтаваў аўтарскі

калектыў кафедры гісторыі і тэо-ры сусветнай культуры.

Рыхтуюцца да друку другое да-поўненнае выданне "Усеагульнай гісторыі". Адразу разышоўся навучальны дапаможнік "Тэорыя дзяржавы" пад рэдакцыяй прафесара М.У. Сільчанкі. Вышаў таксама дапаможнік Г.У. Ярмоленкі "Статыстыческое описание языковых явлений".

Не было раней і літаратуры па археалогіі. У мінульым годзе выдадзены дапаможнік "Археало-гія Беларусі ад палеаліту да ранняга сярэднявечча", аўтары - С. Піваравыч, Г. Семянік.

Многія выданні можна набыць пакуль што толькі ва універсітэцкім кніжным кіёску. Зазірніце.



## Міжнародныя сувязі да візіту шведскай дэлегацыі

У канцы мінулага года наша дэлегацыя пабывала ў сталіцы Швецыі Стакгольме. Нагадаем, што рэктар нашага універсітэта Л.М. Ківач і дзекан факультэта педагогікі і псіхалогікі В.П. Таранец прымалі ўдзел у гэтай паездцы, прычым гэта быў не проста візіт. Разгледжаны праекты супрацоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі менеджэрства, па аблімене інфармацый на прыродазнаўчым факультэце, па падрыхтоўцы сацыяльных педагогаў. Магчымы, будзе наладжана супрацоўніцтва ў галіне навукі. Нашы прадстаўнікі запрасілі шведскіх калег у Гродна. Прывезд дэлегацыі новых дзяловых партнёраў чакаецца ў сакавіку.

Адразу ж пасля візіту ў Швецыю прафесар Л.М. Ківач аб выніках паездкі коротка расказаў калегам на пасяджэнні рэктарата. А да візіту шведскай дэлегацыі мы пратануем гэтую інфармацію ў пераказе для больш шырокай аудиторыі.

Знаёмства са Стакгольмскім універсітэтам пачалося са знаёмства са структурай яго кіравання. Навучанне вядзенца на чатырох факультэтах: прыродазнаўчых науках, гуманітарных, права і сацыяльнай работы. Наличваеца 3,5 тысяч выкладчыкаў на 43 кафедрах. Факультэты ўзбуйнены. Кіраванне ажыццяўляюць рэктар, два прарэктары - па вучэнай і навуковай працы, прафесійны менеджэр, адміністратор. Ёсць яшчэ алякунскі савет, які назначаеца ўрадам. У апарат кіравання ўваходзяць прадстаўнікі камуны, фі-

## НОВЫ ПАРТНЁР

нансаў, культуры і кансультанты. Функцыя - рашэнне глобальных пытанняў работы універсітэта. Гэта і заказы па падрыхтоўцы спецыялістаў, і фінансы, і стратэгія развіцця.

Што датычыць праблемы кадраў кіравання, то яна такая ж, як у нас: падрыхтоўка менеджэрства, а на кіруючыя пасады людзі вылучаюцца.

У Швецыі наладжана сістэма бесперапыннай адукацыі. Навучанне ў сярэдняй школе - 9 класаў, у гімназіі - 12. Шведская гімназія дае прафесію і можа быць роўнай нашаму тэхнікуму. Там ліквідавана сетка тэхнікумаў,

паколькі патрэбнасць у тых кіах спецыялістах значна зменшылася, і пад-

рыхтоўка іх не мэтаэгодна. Ролю тэхнікумаў адыгрываюць гімназії, у кожнай - свой накірунак. Для тых, хто хоча працягваць навучанне, ёсць чатыры універсітэты.

Шмат пішуць пра шведскі сацыялізм. На самой справе сацыяльныя праграммы там вельмі цікавыя - ад абароны правоў дзіцяці да пенсіянеры. Сярэдняя працягласьць жыцця ў Швецыі: мужчын - 78, жанчын - 85 гадоў.

Наша дэлегацыя пабывала ў калоніі для первыхавання маладых правапарушальнікаў. Цікавіліся падрыхтоўкай сацыяльных педагогаў. Плануецца супрацоўніцаць у гэтым напрамку больш часна. І ў дзялэгацию, якую сустрэнем у сакавіку, будуть уваходзіць педагог і навуковы сацыяльны школы.

Наш кар.

6

## ПАЎЦАРСТВА ЗА... ДЫПЛОМ? ПЛАТНАЕ НАВУЧАННЕ: ТОЛЬКІ "ЗА"!

Платнае навучанне становіца адной з асаблівасцей сённяшняга дня і выклікае, з аднаго боку, асуджэнне, ці, скажам так, негатыўныя адносіны. А з другога - гэта выйсце, права выбара для тых, хто хоча атрымаць адукацыю. Ды і для навучальны установы якая-ніякая, а кампенсацыя матэрыяльных затрат. А што ж думаюць самі студэнты - платнікі? Мы сутэрліся з некаторымі з іх на факультэце замежных моў.

### Вольга ДЗЯДЗЮК, студэнтка 1 курса

Я спачатку паступала ў Горацкую сельгасакадэмію. Не прыйшла па конкурсу. Было вельмі крынудна. Я старанна рыхтавалася да ўступных экзаменаў. І вось табе на... Але, на шчасце, мяне зацілі на платнае аддзяленне, зараз вывучаць буду англійскую мову замест атранаміі. Ну і што? Можа, яшчэ і лепш, што не паступіла ў акадэмію. Мне ўсё падабаецца: і сам універсітэт, і выкладчыкі, і студэнты. Многія, як і я, не прыйшли па конкурсу, а потым падаліся сюды. Мне здаецца, што на платным аддзяленні пачуццё адказнасці выхоўваецца. Грошы ж заплачаны...

У мяне яшча малодшы брат ёсць, Андрэй. Ён выучыца ў Жыровіцкім сельгасэхікуме. Я разумею, што цяжкавата бацькам нас абодвух вучыць. Але бацька сказаў, што за нашы дыпломы можна і паўцарства аддаць. Бо без адукацыі няма будучыні. Мой тата - вадзіцель-дальнабойшык, працуе ў аг'яднанні "Мастоўдэрз", а мама - намеснік начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі. Вядома, яны зарабляюць нядрэнна, але і для нашай сям'і было б цяжка, калі бы плата за навучанне была ранейшай. Калі паступалі - яна складала 6,5 мільёна рублёў, цяпер - 5 мільёнаў. Такое зніжэнне радуе.

### Татцяна АГЕЙ, студэнтка 1 курса

Я родам з Мастоў. Бацька мой працуе ў ПМК дыспечарам, маці таксама там - бухгалтарам. Я спачатку паступала на АДП. Год выучылася на падрыхтоўчым аддзяленні, але для паступлення на бюджетнае не хапіла балаў. До-

бра, што ёсцьмагчымасць паступіць на платнае. І многія аднакурснікі так лічаць. Калі ты не выдатнік, а жаданне вучыцца ёсць, і калі бацькі могуць аплатіць вучобу - гэта ж выхад!

### Святлана МАКУШ, студэнтка трэцяга курса

Ужо трэці год вучуся на платным аддзяленні, ёсцьмагчымасць штосьці асэнсаваць, парашунаць. Калі паступала на першы курс, не ўяўляла сабе ўсёго, што мяне чакае. Я вучылася ў звычайнай школе, у СШ № 24 у Гродне. А на факультэт замежных моў звычайна паступаюць са спецыяльных школ. Давялося самастойна "дзяцяваць" да патрабнага ўзроўню.

На першых курсах некаторыя абыякава ставяцца да такіх дысцыплінаў, як філасофія, педагогіка, псіхалогія. А дарма, цяпер пераканалася, што ўсё спатрэбіца ў жыцці. Не ўсе мы пасля атрымання дыпломаў зможем дзесьці працаўваць перакладыкамі. Не выключаю і такі варыянт: замежная мова ў звычайнай мовай школе.

За навучанне плачу самастойна. Працую рэпетытарам. Гэта не толькі заробак, але і добрая практика. Зайважаю, як мае аднакурснікі, хто таксама працуе, мяняючыся на вачах. Вывучаюць жа не толькі англійскую мову, але і культуру, і звычай англічан. І вось мяняюцца погляды. Пачынаеш разумець, што нікто не абавязаны нічога для нас рабіць. Нават бацькі. Дзякую ім, што далі жыццё і выгадавалі. А ўсё аст茫然е залежыць ад нас. Можна ўжо і зарабіць на сябе, не маленькія. Крынудна, што не ўсе так ставяцца да жыцця, да вучобы. Некаторыя прапускаюць заняткі, у дваццатагодовым узроўніце яшчэ не могуць самастойна прыняць рашэнне. А потым скардзяцца, што якасць навучання нізкая. Я лічу, што ўсё залежыць ад нас саміх, хто хоча, і атрымае веды.

Вось на што хацелася б зварнуць увагу - дык гэта на падручнікі. Іх не хапае. Даводзіцца тэксты перапісваць, здымачы копії.

Сладары студэнты, будзьце больш дбайнымі і беражлівымі, не рвіце кнігі. Яны яшчэ спатрэбіцацца. І не толькі вам.

Як я стаўлюся да платнага навучання? Вядома, станоўчы. Я, пачынаючы з другога курса, не толькі плачу за сваё навучанне, але і матэрыяльна дапамагаю бацькам. Дарэчы, дзякуючы факультэту. А каму цяжка плаціць - калі ласка, паступайце на бюджетнае аддзяленне. Ёсць жа выбар...

## УРАД КЛАПОЦІЦЦА АБ СТУДЭНТАХ


Савет Міністраў Беларусі прыняў пастанову аб мерах па забеспячэнні працоўнай занятасці студэнцкай і навучэнскай моладзі ў вольны ад вучобы час.

Згодна з гэтым дакументам, дзяржаўнаму камітэту па спраўах моладзі сумесна з Міністэрствам адукацыі і Міністэрствам працы даручана ў трохмесячны тэрмін распрацаваць праекты заканадаўчых актаў,

якія рэгламентавалі б працоўную занятасць студэнцкай і навучэнскай моладзі ў вольны ад вучобы час, у тым ліку і пры выездзе калектыва студэнтаў і вучняў за межы рэспублікі. У гэты ж тэрмін называныя ведамствы павінны ўнесці ў Савет Міністраў свае працяговыя па стымуляванні прадпрыемстваў і арганізацый, якія ствараюць рабочыя мес-

цы для задзейнічання студэнцкай і навучэнскай моладзі ў вольны ад вучобы час.

Акрамя таго, дзяржаўнаму камітэту па спраўах моладзі, Міністэрству адукацыі і Міністэрству працы па ўзгадненні з Міністэрствам фінансаў даручэна распрацаваць і зацвердзіць парадак і ўмовы работы ў летні час педагогічных работнікаў і аспірантаў у якасці кіраўнікоў часовых працоўных калектываў студэнтаў і вучняў.



**Галерея "Тизенгауз"**

## НАТЮРМОРТ С АТРИБУТАМИ ИСКУССТВ

**Н. АНТОНЧИК,  
искусствовед**

Вы подумали - шарденовский? Нет, я - о другом. Так называется картина молодого человека - Ивана Русачека, представленная на выставке в галерее "Тизенгауз".

Заставив нас вспомнить аллегорический натюрморт, автор на самом деле никаких атрибутов не изображает, кроме знаменитого Бельведерского торса, одиноко стоящего в углу подоконника.

"Как мне тебе его описать, когда он лишен прекраснейших, наиболее существенных природных частей? Как у великолепного дуба, срубленного и лишенного суков и ветвей, остался один только ствол, также искалечен образ сидящего героя. Не хватает головы, рук, ног и верхней части груди", - так оплакивал невосполнимые утраты изуродованной статуи Геркулеса историк искусства Винкельман. Он писал, что достигнувший понимания красоты греческой скульптуры может различить "в этом куске одновременно и героя, и Бога".

Вполне может быть, что Ваня Русачек и не читал (пока) вдохновенных "Описаний" Винкельмана, но он смотрит на торс именно так, как убеждает смотреть знаток античности - "покойным взором".

"Почему я выбрал торс? Мне вообще нравится все, что связано с древнегреческим искусством, даже белый цвет гипсов, с которых мы рисуем - в ассоциативном смысле - чистота, благородство, возвышенность. А Бельведерский торс - это еще и мощность, сила, значительность. Я вижу, что современное искусство или уходит от человека, или разрушает его тело. Я с этим не согласен. Правда, у меня тоже не совсем получилось то, что я хотел", - говорит Иван.

В еще большей мере проблема общения, любви и одиночества присутствует в работе Инны Аполлониной. Ее "Прохожая" своей обезличенностью и, отдаленно, в цвете, странным образом напоминает картину "Герман Гессе" гродненской художницы Жанны Чистой. Обуреваемый неодолимыми личными противоречиями, он остается в зрительской памяти таким же безутешным. Кудельно-смутный образ "Прохожей", подсказанный формой и цветом, отчужден, но ощущение безысходности в нем нет, как и в другой работе Инны - "Пейзаж". Скорее в них зарождается желание "полюбить этот ограниченный и смертный мир".

Отмечу, что у обоих авторов этих запоминающихся картин руководителем был художник Сергей Трофимович Осоприлко.

В технике офпорта выполнила Оксана Коршун "Принца" и "Принцессу". Последняя особенно

отличаются индивидуальным подходом гравюры, вырезанные на линолеуме (рук. П.Б. Врублевский). Александр Яськов, используя возможности этой техники, сообщает композиции "Коложская церковь" праздничную декоративность, а Ольга Олейникова добивается пространственной глубины за счет мягкости материала. На первый взгляд, ее "Зимний пейзаж" лиричен по настроению, но плотно заполненный первый план, в сочетании с контрастами света и тени, лишает

его спокойствия, придают настороженность и затаенность.

Нельзя умолчать о композициях с женскими фигурами Натальи Костевич (рук. А.А. Лещинский). Они интересны по своим художественным достоинствам, но больше, пожалуй, в психологическом плане.

Обращение к характерности женского тела очевидно и в "Сидящем демоне". Традиционно печальный и тоскующий, у Наташи он еще и уставший, что, естественно, вызывает у зрителей усмешку, потому что атрибутика этого художественного образа не дает усомниться в том, что перед нами женский демон, соблазняющий мужчин. Залетевшие в фантазию художницы из эротических мифов - крылатая "Нидда", коварная "Лили" и волосатая "Эрибун" соединяются по ее воле в один образ, вызывающий ироническое сочувствие. Замечу, что его прямая иллюстративность многим зрителям нравится.

Наряду с красочными фантазиями Наташи Костевич невозможно не заметить композиции Андрея Филипповича (рук. Бурчик А.И.). Именно они приносят в экспозицию живописно-декоративный эффект, приятно радующий глаз. Входящий зритель сразу видит прекрасно оформленный, звучный по цвету натюрморт, таящий в себе какое-то особенно предпраздничное настроение.

Ясный конструктивный замысел, чистота форм, уместность цвета и "экономия средств" - все присутствует в этой, на первый взгляд, простой работе, которая вполне может рассматриваться как оригинальное художественное произведение. А назвать ее можно совсем не оригинально, так же, как ту, с которой начинался разговор о выставке - "Натюрморт с атрибутами искусств", потому что Андрей изображает прекрасные предметы ручного труда того далекого времени, когда еще не знали железа, а ремесло было неотделимо от искусства.

Художественный интерес представляет необыкновенно звучный цвет смешанной техники. Андрей рассказывал, что "усложнил технологию" он случайно, попробовав написать маслом на мелованной бумаге. Найденный красочный эффект во многом способствует созданию настроения - зарождающегося чувства созидающей красоты.

**На снимках: "Принц" О. Коршун, "Зимний пейзаж" О. Олейниковой, "Натюрморт" А. Филипповича.**

Фотопроподuction В. Сорокина.





# "Наднёпанскія галасы": НОВЫЯ ІМЁНЫ

**Васіліса Пазнухова**

Белый снег присыпал дорогу,  
Освежив осеннюю даль.  
И предят Зима понемногу  
Вечеров сребротканые печаль.  
Манит белой искристою кошкой  
На дороге во тьме тишина,  
Подмигнет теплым глазом-окомком,  
Вдруг исчезнет... И вновь я одна.  
Две березы полной пригоршней  
С ветром иней бросают в лицо...  
... И мне слышится в дальней дороге  
Звон далеких, лихих бубенцов.

\* \* \*

Синее небо в сумерках зимних,  
Чисто и ясно вокруг.  
Звезды на небе горят ледяные,  
Тая от пламени руки.  
Я их погладил, озябшими пальцами  
Не успевая. И катятся вниз  
Яркие слезы Вселенной-красавицы,  
Имя которой - Жизнь.  
Я так хотела глазами прыгливыми.  
Ей посмотреть в глаза  
И разглядала за небом зимним:  
"Ты тоже моя слеза!"

\* \* \*

Облака снежинками-слезинками  
Целовали стекла горько очень  
Улетали мысли вдаль пушинами,  
Лебединым криком зимней ночи.  
Светофоры, фонари и лампочки -  
Все спешат при встрече ульбнуться,  
Эху смеха из шуршанья бабочки  
Заставляло тополи проснуться.  
А потом - поля, слегка прикрытые  
Черно-белой с серебринкой шалью,  
Заклинания слова забытье  
Инен стекло разрисовали.  
Разлился асфальт рекой печальной,  
Застроились веточками ивы...  
... Ну зем, зем, мочлат отчайно,  
Мы ведь не прощаемся, мой милый!

\* \* \*

Зажги свечу! Согревай шар земной!  
Друг друга-мы случайно повстречали  
В зеркальном зале, убранным Зимой,  
Реальнее реальности реалий.  
И взор был чист, как летняя гроза,  
Как слезы воска гневной лазури.  
И замести снегам, забыть - нельзя.  
В нем окована ты и нежность бури.  
Метал твоих серебряных волос  
Звенел, как всплески звезд далеких  
утром.  
Сегодня ветер голос твой принес...  
Зажги свечу! Пусть совершился чудо!

## СЛЕДЫ

Я иду, а белая поземка  
Въется возле ног моих щенком.  
Снег скрепит свежо, морозно, звонко,  
Мой сшивая шаг следом - стежком.  
Снег, зима - веда это же прекрасно!  
А следы ведут зимы отчет:  
Завтра следом детство ясноглазое  
Под руку со старостью пройдет.  
Пробежит кошачих ног дорожка,  
Лай собак испотят снег вдали,  
И свои озябшие ладошки  
Спрятут в вату снега снегири.  
Кто сказал, что снег - лишь покрывало,  
Чтобы скрыть земную наготу?  
Наши судьбы, взрослые и малые,  
Пищем мы следами на снегу.  
Все следы мы в жизни оставляем,  
Но, прошу, задумайся, постой:  
Лучше быть следами на асфальте  
Или в вечности вспыхнувшей звездой?

**Заснавальнік: Гродзенскі дзяржжавны  
універсітэт імя Янкі Купалы.**

Рэгістрацыяна пасведчанне № 519.

Газета набрана, зварстана і аддрукавана на  
тэхніцы выдавецкага аддзела Гродзенскага  
дзяржжавнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.

Пушыстым снегам і звонкім марозам праішлася па ваколіцах зіма. Што  
ні какі, заўсёды зімой выглядалася пачуцце скаванасці, безжыццёвасці  
навакольнага свету. Часам эта пачуцце перадавалася і чалавеку, выкліка-  
ючы ў яго сум і прыгнечанасць: "Што зіма - пазнаю не па белі галі, а па тым,  
што ў душы май мова майчання...", - так апавядзе пра свой душэўны стан  
Нат. Арсеніева.

Але ёсьць у зімі і іншае аблічча. Урачыстае і святочнае. Тому што зіма -  
самая шодная на святы парада года. І якім бы кароткім ні быў зімовы дзень,  
як бы ні прыціскай мароз, як бы ні круціла мяцеліца, заўсёды знойдзеца ў  
зімовы час месца для гарэзлівай і неутаймоўнай весялосці. І часам так  
разгарацца душа на марозе, што хоцяцца кінучь смелы выклік зімовым  
стыхіям:

"Што нам мяцеліца,  
Вечер і сцюжа?  
Што нашу моладасць  
Зможа адукаць?... (A. Александровіч).

Прыемна, што марозы і сцюжа, завеі не згасілі яшчэ такі кволы і трапялкі  
агенчык творчасці нашых пазаў. Зімовыя краівіды сталі для іх чарговай  
крыніцай натхнення. А чаго ў іх пазіі больш: сцішанасці і задуменасці ці  
бадзэрасці і весялосці, мяркуюце самі..."

**Святлана ТАРАСАВА,  
крайнік літаб'яднання.**

**Анатоль Раманчук**

## ТУТ ЦЯБЕ НЯМА

Калі ўсе слова,  
стомленыя да дзеня,  
заціхнуць кропламі на май акне.  
Калі ўсе думкі,  
знойдзеня за дзеня,  
паплынуць наўзядагон састарэлым  
снам,

Калі усе зянрнты сустрач,  
згубленыя да дзеня,  
прапастуць на зорах усламінам...  
Тады  
выйду паціку за дэверы  
і  
пайду па ночы да Цябе...  
Бо не могу не думаць пра Цябе.  
Бо не могу размайляць з Табой,  
Бо ніколі Цябе не сустрэнту тут.

## НА ДРУГІМ БЕРАЗЕ ПАЛУНАЧЫ

На другім беразе палуначи  
Мяне чакае Лёс.  
Як дзіўнае племя -  
мае будныя ўзынкі  
скачуць вакол вогніча маіх мар.  
Трэба на другі бераг.  
І я туды пераѣруся!

Ці то ў чароўным чаўні сну.  
Ці то па хісткаму маству бяссоння.  
А там я падкіну веци ў польмі  
і буду глядаць,  
Як ідзе ў вандроўку забыцца  
дзіўнае племя.  
А потым, пазней, зразумею, што  
мне зноў трэба  
На другі бераг палуначи.

Белым воблакам падае снег  
На учараціні куточкі вясны,  
Дзе ўчора ручайнікі бег,  
Сення толькі бліскучыя льды.  
Стала ціха змрохна вакол  
Там, дзе лісія вясёлы напеў.  
Белы вечер заслай снегам дол  
Там, дзе ўчора рамонак квітнеў.  
Белым воблакам падае снег.  
Ды ў крышталных далонях ільду  
Мне ўсё ж чецарада снегамі слеў  
І капеж, які дорыць вясну!

Я так ждал этот снегнікі закат.  
Я не верил в его темноту,  
Но, мерцае, снегінкі летят,  
Порождая вокруг пустоту.  
Я не видел пылающих глауз,  
Но я ждал откровенія души,  
Я растаял снегінкай для Вас,  
Однікож снегінкай в глуши.  
Да, я видел, как гаснет рассвет,  
Разгоняя туманную мгу.  
... Надо мной із снегінок сонет  
Превращает реальність в мечту.

**Дзіяна Бубнова**

Ты не думаеш пра мяне,  
Як мяне горка, горка да болю,  
А ці думай ты, што прамільне  
Тое ўсё, што было ў нас з табою.

... Два агенчыкі ў цёмным акне...  
Усё маўчыць у цямноткім пакой.

Скажаш ты, што не вернеш назад  
Усё, што мы зберагачы абяцалі,  
І блукае твой змрохны пагляд,  
Бессаромны, без смутку, без жалю...

Д'ябал ты, альбо д'яблік амёл,  
Ты ніколі не ведаеш жалю,  
Гэты круг, як пякельны кацёл  
Пасядрод сатанінскага балю.

Вораг ты, сам сабе, ды і мне,  
Не прабачу табу я николі!

Ды начыстага путы парваць  
Светлы, боскі анёл дапаможа.  
І каханне ізноў мне спаткаць,  
Перашкодзіць і д'яблік не эможа.

**Рэдактар  
Л.ДАНІЛАВА.  
Набор і  
Вёрстка:  
М. ВЕРСТАК,  
Ю.РАДС.**

Газета выходзіць адзін раз  
у месеці.  
Аб'ём - 1 друк. арк.  
Зададзена ў набор 20.01.97  
Заказ № 5  
Наклад 500 асобнікаў.

**Святлана САПЯНСКАЯ**

## ТРЫЯЛЕТЫ ЗІМЫ

Зіма атуліла абшар  
Бялюткім сваім пакрывалям,  
Так светла і радасць стала -  
Зіма атуліла абшар.  
Мне ўсё ж такі гэтага мала.  
Чакае кахання душа.  
Зіма атуліла абшар  
Бялюткім сваім пакрывалям.

II

Агністяя зоркі-пушынкі  
Няспешна злятаюць да долу.  
І поўняць ўсё бляскам вясёлым  
Агністяя зоркі-пушынкі.  
Палёт іх мне здаўся знаёмым,  
Так свецица шчасціца іскрынкі.  
Агністяя зоркі-пушынкі  
Няспешна злятаюць да долу.

III

Хай завеі прыносиць зіма,  
Панавання яе не баюся.  
Да цыбе я бліжэй прыгарнуся,  
Хай завеі прыносиць зіма.  
І яшчэ такай сілы няма,  
Што з табой разлучыць нас  
прымусіць,  
Хай завеі прыносиць зіма,  
Панавання яе не баюся.

**Надзея Мяркулава**

Люблю зіму  
За строгость  
И за стойкость,  
За то, что лишь она  
Нам дарит первый снег.  
Люблю зіму  
За свежесть,  
За снежную безбрежность  
За то, что красотою  
Легко пленяет всех.

Говорили - зіма суровая,  
Белокосая северянка,  
А пришла она к нам веселая,  
Разудала, как цыганка.  
Разодетая, шаловливая  
Неспокойная, да игривая...  
С ветром - выюгой пришла,  
Новый год привела.  
В дальний путь старый год  
позвала.

\* \* \*

Снежных хлопьев  
Тихое круженье,  
Не устанет выюга ворожить...  
Здравствуй, месяц моего  
рожденья,  
Чем меня ты можешь одарить?

## Письмо в редакцию

Сердечное спасибо и никакий поклон коллеги от  
деля кадров, профкому, сотрудникам Гродненского го-  
сударственного университета имени Янкі Купалы за душевное участие  
и материальную помощь в поездке на похороны мамы.

**В.В. Зобкова.**

Аўтары надрукаваных матэрыялаў адказваюць за пад-  
бор і дакладнасць прыведзеных фактав, цытат, эканамі-  
чных даных, асабістых імянаў, геаграфічных назваў і іншай  
інфармацыі, а таксама за то, каб у матэрыялах не быўмі-  
валася даных, якія не падлягаюць адкрытым публікацыям.  
Рэдакцыя може друкаваць артыкулы ў парадку абмеркаван-  
нага, не паддоляючы пункту гледжання аўтара.

**Наш адрес:** г.Гродна, вул. Ажэшкі,  
22, пакой 228. **тэл.** 72-08-17.